

З верай і любоўю да людзей

У Выдавецкім доме «Звязда» выйшла кніга паэтаў Брэстчыны «Чыстая музыка неба»

Берасцейшчына – багаты па-
этычны край. Яркія, зорныя імё-
ны ў кожным яе куточку.



ЧЫСТАЯ МУЗЫКА НЕБА



ЧЫСТАЯ МУЗЫКА НЕБА

Шушко «Вечная прага светла». Розныя па творчых памкненнях аўтары.

Кожны – са сваім уласным светабачаннем таго, што адбываеца вакол, што сілкую светлае чалавече жышцё. І, паўтаруся, – аднолькава падобныя вось у гэтай сакральнай беларускай білінгвізме да роднага, самага грунтоўнага, самага, няхай сабе і вясковага, значнага ў філософіі гуманістычнага развіцця часу і чалавека ў часе. Шкада, што ў памкненні за сучаснымі тэхналогіямі жыцця (ці ўсяго толькі – выжывання, а ніякага не жыцця?), грамадства ўжо звычайна не заўважае ні глыбіню, ні касмічных па сваёй сіле жаданняў захаваць сапраўднае твораў паэтаў «правінцыйных». А гэтай глыбіні і ў такой вось мала падобнай на іншыя фаліянты кніжачцы «Чыстая музыка неба» звышдастতкова.

Глядзі ў раку, часцей разводзь цяпельца
І слухай, як у храме, лесу спеў.
Тады табе тваё падкажа сэрца,
Як трэба жыць, адпрэчыўши свой гнеў.

I, можа, час настане, што ніколі
Не будзеш адчуваць сваёй віны

Чыне. Вядомае гродзенска-брэсцкае памежжа. З Карэліцкай старонкі выправіўся ў недалёкі цэнтр асветы, прымысловасці, у цэнтр большай мітуслівасці – у Баранавічы, дзе жыве і працуе многія дзесяцігоддзі. У маёй чытацкай памяці паэт і яго творы – з самай першай кнігі «У Нёмана на плячах», выдадзенай у «Мастацкай літаратуре» ажно ў 1986 годзе. З того часу і пракладае аўтар «Кладкі між сэрцаў», сённяшняга зборніку лепшых вершаў, свае масткі, свае кладкі між убачным, разгледжаным, перажытым і асэнсаваннем усяго светла, якое павінна вывесці нас у далёкую шчаслівую будучыню.

Ты стала для мяне
надзеіней часткай,
Віноўніца нанесеных трывог,
Якім ты будзеш,

праведны пачатак
У свет яшчэ няходжаных дарог?

Выразна адчуваю рання подых,
Румянак золака сышоў на твар табе...
Цяпер, кахраная, найлепшай долі вартая,
Хоць з высакоснай восені ты родам.

A ты пайшла?
Што падзялілі сябе

Па ўсім целе тваім, каб не збыў чалавек.
Поіш, гоіш яго, як матуля адзіна,
Ты штодзень
і штомесяц,
штогод
і штовек.

Вось чаму я ў любові табе прызнаюся,
Вось чаму маё сэрца з крыніцаю – б'юць,
Вось чаму на цябе ўсёй душою малося:
Тут жаўрук з цвяркуном
песням гнёзды віоць.

Карані ручайн тваіх мкнуща да кронаў
Самавітых лясоў і патоляць лугі,
Каб у небе святым свет птушыны
Стазонна
Узвышаў родны край – любы рай, дарагі.

Дык прымай жа, Айчына,
пачуццяй залеву,
Каб уздзячнаму гімну жыцця не знямець,
Бо яму аднаму – Радаслоўнаму дрэву –
Над табою штохвілі лістотай шумецы!

(Анатоль Шушко. «Маёй Беларусі»)

Чаго болей у гэтых радках – грамадзянскай патэтыкі ці лірyczнай шчырасці?..
У маіх кніжных развалих у «паэтычным



Ганцавіцкі край – Міхась Рудкоўскі, Іван Кірэйчык, Уладзімір Марук, Іван Лагвіновіч, Але́сь Каско, Віктар Гардзей. Піншчына – Яўгенія Янішчыц, Валерый Грышкавец. Бярозаўская старонка – гэта Васіль Сахарчук, Ніна Мацяш, Але́сь Разанаў, Раіса Баравікова, Жабінка – Васіль Гадулька, Іван Арабейка, Пружанскі край – Мікола Засім, фактычна забыты зараз... Ляхавіччына – Але́сь Бадак, Леанід Пранчак. Камянецчына – радзіма паэта і перакладчыка Васіля Жуковіча. А багатая на гісторыю Століншчына колькі паэтычных зорак выпеставала – Леанід Дранько-Майсюк, Міхась Шэлехаў. Брэсцкі раён, самае памежжа з Брэстам – Мікола Пракаповіч. Баранавіцкі край – Валянцін Таўлай. Драгічынскі край – Мікола Федзюковіч. Івацэвіччына – Уладзімір Мароз. Лунінецчына – Аксана Спрынчан... І сярод названых яркіх, сапраўды зорных па свайму мастацкаму таленту імёнаў мы не згадалі і паловы яркіх творчых асоб, чые творы чытаюцца, прымаюцца душою і сэрцам і праз гады пасля нараджэння вершаў, пасля нараджэння запамінальных радкоў.

У «Чистую музыку неба», зборнік, які пабачыў свет у Выдавецкім доме «Звязда», таленавіты, чуйны да паэтычнага слова мастацкі рэдактар, старшыня секцыі паэзіі Саюза пісьменнікаў Беларусі Віктар Шніп сабраў книгі Міколы Антаноўскага – «Над высокім жытам», Міколы Бусько «Кладка між сэрцаў», Анатоля

Не будзеш аочуваць сваега віны

За тое, што канавай стане рэчка,
Замест цяпельца палыхне пажар,
Дні раўнадушна дагараць, як свечкі,
З дрэў ападзе не золата – іржы...

Ды, ведай, каб адолець гэтая ліха,
Не праганяй з душы сваёй надзеяй.
Паслухай,
паглядзі,
пагрэйся ціха –
Тады ідзі ўжо з верай да людзея.

(Мікола Антаноўскі)

Родны лес, жыта, рэкі і рапчулкі, усё наваколле Пружаншчыны, з якой звязаў свой лес ураджэнец Ганцавіцкага края Мікола Антаноўскі, спалучаны з жыццём, гісторыяй людзей і паселішчаў, якія перажылі Вялікую Айчынную вайну, якія праз трагедыі выйшлі з новым усведамленнем, што значаць блізкія страты, – усе гэтыя жыццёва-мастацкія вобразы і сімвалы не проста падгледжаны паэтам, яны выраслі разам з яго свядомасцю, яны прыйшлі ў яго творы як стрыжнёвый перакананні той веры, якую ён пакідае нашчадкам розных будучых пакаленняў. Жыццё-выпрабаванне і для паэта становіцца літаратурай-выпрабаваннем, паэзіяй-выпрабаваннем. І не выпадковымі падаюцца ў паэтычных росшучках Міколы Антаноўскага вось гэтыя радкі (з верша «Памяці Алеся Каско»): «Далячынь недалёка адбегла. / А куды ўжо далей? За крыжы? / Не рэзон: рай рыхтуецца пеклам / На зямлі, дзе няўтульна душы. / Хаця верым, што свет наш сатканы, / Як вясёлка жыцця, з дабрыні, / Без душы тут не станеш кахраным, / А з душою – пакутлівей дні...»

Мікола Бусько нарадзіўся на Карэліч-

А ты пайшла?..

Ці лес так загадаў?..
Ці лес так нашаптаў?..

Глухія крокі
Маркоту перамешвалі з паўзмрокам,
Разнасцежваючы світальна даль.
Хадою ценяў адыходжу...
Мне пары!
Бывай, маладзіковая памыснасць...
Спакаліся на кончыку пяра
Тваё імя.
Рака
І святасць мыслі...

(Мікола Бусько. «Кладка»)

Мікола Бусько сцвярджае: «Вось мая / Крэўная вотчына: / Пушча, / Уша, / Касачы... / Гэтую казку так хочацца / Тым, хто за мной, / Зберагчы...»

Тэстаментам роднай старонцы і сваёй Айчынне гучаць і вершы Анатоля Шушко (1954 – 2018) з книгі «Вечная прага свяціла». Так, яго частка агульнага зборніка «Чистая музыка неба» крышачку расхрыстаная. І не ўкладальнік книгі гэтам віною. Такая ўжо была планіда ў высокага і яркага таленту, які паміж жыццём і паэзіяй выбіраў Паэзію, думаў выключна радкамі-вобразамі, быў у пастаянным пошуку сімвалу, мо часам вельмі эмацыйна выплескаючы перажытое... Ці ў гэтым віна самога творцы?!.

Мне не можна ў любові табе
не прызнаца,

Бо ўсе рэкі твае хвалі ўспеняць:
– Нягож!

Буг і Прыпяць, Дняпро, Стыр з Гарынню,
А значыць,
Нёман, Вілія, Віцьба з Дзвіною і Сож...

Колькі вен, капіляраў бруяцца, Радзіма,

зянскай патэтыкі ці лірыйчнаи шырыасці?.. У маіх кніжных развалих у «паэтычным раздзеле» зборнікі вершаў Анатоля Шушко «Выток і прычасце» (1994), «Шаны» (2012), выдадзеныя і пасля яго смерці, за што асаблівае дзякую жонцы Анатоля Іванавіча – сапраўднай захавальніцы яго творчай спадчыны, «Сэрцу соладка, ясна, трывожна» (2019), «Паззія – душы маёй суладззе» (2020) – побач з кнігамі народных паэтаў Беларусі Пімена Панчанкі і Рыгора Барадуліна, паэтаў розных і неабсяжных, паэтаў, чые творы застануцца ў беларускім паэтычным свеце назаўжды. Як, моцна веру ў гэта, – і лепшыя вершы Анатоля Шушко.

У Міколы Бусько ёсць асабліві «праграмны» верш, які даў назву і асобнай кнізе, – «Сузор'е шаляў»: «Адкрыйся мне, о, Нёман мой! / Айчынным рэкам родны бацька! / Жывуць ідэі ўразнабой – / І гэта небу добра бачна. / Вунь Млечны Шлях запалавеў: / Стагоддзяў прысак, шлак, руіны... / Стаяю, і чуеца павеў / Часоў Вялікага Скарыны. / Сузор'е Шаляў прасачу: / Суладззе стрэлак, ход талковы. / Вісіць Сусвет, а рыфмачу / Звінцьць аб тайнах дзеясловы. / І неба зорамі звініць / Псалтыр раскрыгі апостол Павел... / Той, Евангельскай чысціні / Так нашым душам не хапае. / Празорцу нават і няўсям, / Што лес Зямлі – апека Шаляў. / Мяшае розум іншапланяцян / У нашы клопаты ўмяшацца...»

Паэзія Міколы Антаноўскага, Міколы Бусько, Анатоля Шушко, паяднаная ў адной кнізе «Чистая музыка неба», знайдзе і сваёго новага чытача. А Выдавецкаму дому «Звязда», як і іншым нашым фарпостам у барацьбе за жывучасць папяровай кнігі, застаецца пажадаць увагі да добрай сучаснай паэзіі.

Але́сь КАРЛЮКЕВІЧ,
старшыня Саюза пісьменнікаў
Беларусі